

МІНІСТРСТВА АДУКАЦЫІ І НАУКІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ГОМЕЛЬСКІ ДЗЯРЖАУНЫ УНІВЕРСІТЭТ І. Я. Ф. СКАРЫНЫ

Кафедра заалогіі і аховы прыроды

МЕТАДЫЧНЫЙ УКАЗАННІ  
ДА ЛЕТНЯЙ ПАДЯВОЙ ПРАКТИКІ  
ПА ЗААЛОГІІ БЕСПАЗВАНОЧНЫХ  
для студэнтаў I курса біялагічнага факультэта

Гомель 1994

Складальнікі: В.М. Верамеев, А.Л. Іук, В.І. Талкачоў

Рекомендавана да друку рэдакцыйна-выдавецкім саветам  
білагічнага факультета Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта

### Уводзіны.

Летняя паяльная практика по заологии представляет собой важные разделы учебного процесса в системе погружения настажника - будущего средней школы. Рядом с этим она непараллельна связана с курсом заологии беспозвоночных, депауне и погружение ты/ вены, которые студент отрабатывает на практике года.

### Цели и задачи практики:

Познакомить с научным экологическо-фаунистическим комплексом беспозвоночных в районах паяльной практики разностороннюю узакомленность аргентина с наукообразным аспиродиземом.

Научиться распознавать масовый гаспадарча-важный вид беспозвоночных животных, при этом заслуживая особливую uwagę на виды занесенные в Чирвоную книгу Беларусь.

Отработать навыки самостоятельного правления экскурсией, научных исследований и эксперимента по изучению фауны и экологии беспозвоночных животных в природе.

### Структура летней паяльной практики

Летняя паяльная практика по заологии беспозвоночных включает 3 научные формы занятия: экскурсии, лабораторные /камеральные/ работы, интегрированные работы.

#### 1. Экскурсии

Экскурсии являются научной формой на паяльной практике и ходят как студенты отрабатывают практические виды и навыки. Они проводятся с научными и выставочными целями. Знакомство студентов с практическими научными систематическими группами наземных беспозвоночных, базируясь на конкретных примерах познакомленные с научным аспиродиземом организаций и паводков беспозвоночных, правильному выделению из экологических объектов и абстрагированием. Уход за экскурсией включает краткую оценку на практике, настройки,

шарпліаснь і працяваць.

Перад пачаткам экспурсіі неабходна пазнаеміша з правіламі паводзін і тэхнікай бяспекі.

#### I.1. Правілы паводзін і тэхніка бяспекі на экспурсіях

Для ўдзеду ў экспурсіі неабходна мець адпавяджающую нацвор' і аб'ектам экспурсіі абстаяванне, адзенне, абутак у апавесі насіні з указаним кірауніком экспурсіі /выкладчыка/.

2. На экспурсіі неабходна ўважліва выконваць заданні выкладчыка, не губляць выкладчыка з віду, не пакідаць экспурсію без яго ведама.

3. Пры руху па лесе, хмыняку, неабходна захоўваць інтэрвал, каб п' збегчы ўвара галінамі як таго, хто ішле уперадзяе.

4. На волных экспурсіях захоўваць асцярогу пры спусканні ў вадзе, каб пазбегчы паразау і траўмау ног. Апусканне ў вадзе звычайна рэкамендуеша на глубіні не вышай калена.

5. На экспурсіі неабходна ўважліва слухаць выкладчыка, рабіць запіси ў падывым чынніку.

6. При узімкенні сітуаціі, звязаных са здароўем, неакладна звярнуцца да выкладчыка.

7. Экспусанты павінны мець аптэчку, уключающую абавязкова крываспінцы, жгут, стерильны бінт, ед /бэр-р/, нашатыр, валідол.

#### I.2. Апісанне пагодных умоў нацвор'я

Нацвор'е аказвае вілікі ўплыў на беспазваночных хыбел. Яна апісаецца такімі асноўнымі характеристыкамі, як тэмпература, воблачнасць, ападкі і вечер.

Для замера тэмпературы выкарыстоўваюць тэрмометры разных типів. Для экспурсіі адычайна выкарыстоўваюць наормальныя патэрмометры, водныя і глебавыя тэрмометры, пазваляючыя вызначыць

на працягу 5 хвілін тэмпературу паветра, ваду і глебы.

Інтэнсіўнасць воблачнасці вызначаецца па шкале. Бязвоблачнае неба - 0 балау, палова неба пакрыта воблакамі - 5 балау, усе неба - 10 балау. Шыль насіні воблакау вызначаеша па трохблінай шкале, указваеца ступень /палова неба пакрыта сяроднімі па шыльнасці воблакамі - 5<sup>2</sup>/ . Распясцянікі воблакі высокага яруса /перыстыя, перыста-кучавыя, перыстаслойныя/. Воблакі сяроднага яруса /высоке-кучавыя, высокі-слойныя/, воблакі ніжняга яруса /слойста-кучавыя, свойствы, слойста-дажджавыя, кучавыя, лінейныя/.

Для апісання ападкаў выкарыстоўваюць наступныя ўмоўныя абазначэнні:

▲	- град	◆	- марасичы дождь
☰	- туман	●	- пожух
△	- іней	▽	- лівець

Акрамя тэмпературы і воблачнасці ў фарміраванні нацвор'я відзначае значэнне мае вечер. Вечер вызначаецца прама асноўнымі хараکтарыстыкамі: сіла ветра і накірункем.

Сіла ветра вызначаецца з дапамогай специальных прибораў, называемых анеметрамі, якія маюць розныя канструкцыі. У падывіх умовах вызначэнне сілы ветра робішца з дапамогай прызнакаў стана прыроды, пры гэтым сіла ветра указаецца ў вілах. Кожы баз мае вызначаную назуў, напрыклад "5 балау" - вечер свечі і пынкадло - хуткасць у метрах у секунду і кіламетрах у гадзіну /табліца I/.

Накірунак ветра вызначаецца на аснове назваў баку горизонта. Вечер атрымлівае назув па назве баку зрызонта акуль вільне, напрыклад вечер з поўдня - паўднёвы, з паўднёва-захада - паўднёвазаходні. Скарочаныя абазначэнні апісання рускімі ёсці літары наступныя: паўночны Пн /N/; паўднёвы - Пд; /S/ ; заходні - З /W/ ; усходні - У /E/ . Магтэма выкарыстанне 16 румбаў у назве накірунку ветра паўднёва-паўднёвазаходні ПдПУ /5SE

але юл практичных метаў частаткова З: паўднёвы, паўднёва-захоцкі, паўднёва-усходні, заходні, паўночна-заходні, паўночны, паўночна-усходні, усходні.

Таблица 1  
Вызначэнне сілы ветра ў падъязных умовах

Вяды! Сіла ветра! Прызнакі для вызначэння!	Хуткасць ветра сілы ветра	! м/сек	! км/гадзіну
0 Шыль	Лісце на прэвах не гай-ляжыла, чым з труб паль-машына вертыкальна, агонь ат спічкі не адхіляеша	0	0
1 Ніхі	Дым некалькі адхіляеша, але пасер не адчуваеша тварем.	I-2	3-6
2 Леккі	Венер адчуваеша тварем, лісце на прэвах кальцу-ца.	2-3	7-II
3. Слабы	Венер хістасе ломкія галі-ны і гайдзе сияг.	3-5	II-IV
4. Умераны	Хістакіша галіны саронній велічыні, падымесці пыл.	5-7	IV-25
5. Сложні	Хістакіша тонкія ствалы прэу і тоўстыя галіны, утвораеша рабізна на надзе.	8-I0	29-36
6. Мощны	Хістакіша тоўстыя ствалы прэу.	10-12	36-43
7. Крапкі	Хістакіша валюта іравы, існі супрэць ветра пяжка.	I2-I5	43-54
8. Ведамы крапкі.	Венер ламае галіны і суч-кі.	I5-I6	54-65
9. Шторы	Венер ламае пабудовы, ва-лінь згароткі.	I8-22	65-79
10. Стольны шторы.	Древы вырывае з пірам, зносяць больш масічныя пе-будовы.	22-25	79-90
11. Короткі шторы.	Венер выхонае вялікія разбурсені, велікія те-леграфныя слупы, вагоны.	25-29	90-104
12. Ураган.	Рушыть дрэвы, каменныя спе-ны.	30 і вышэй	105 і вышэй

Прыкладнае апісанне пагодных умэць нальвор'я наступнае:  
тэмпература 25°C, воблакі перыстыя 2' бале, венер паўднёвы 2  
балы /леккі 2-3 м/сек/, асанкі атсутнічамь.

### 1.3. Апісанне блятолау.

Апісанне вядзеся ўзлашчнае наступнае: тып вадзеса, памеры,  
характар берагоў, праточнасць і сувязь з іншымі вадзесамі,  
колькасць ваты, характар ґрунта, водная і прыбрэжная раслінна-  
сьць.

При апісанні лясных угоддзяў указваецца састаў дрэвастов і  
характар надглебавага покрыя, адзначаючы дамініручыя віды ў  
 кожным ярусе (падрост, падлесак, надглебавое нікрыя)

Афармленне экскурсій і інших работ, якія виконваються ў ходзе практикі правадаішца ў дзенніках практикі (паявы, храналагічны).

#### I.4. Афармленне паявога і храналагічнага дзеннікаў практикі

Паявы дзеннік предстаўляе сабой запісную кніжку, дзе фіксіруеца ход экспертыі. Ні ў якім выпадку нельгэ спадзявацца на памяць. Неабходна памятаць з'ёседу, што экспертыіны запісы з'яўляюцца асновай назапашаных ведаў.

✓ Запісы трэба весці графітным кірандашом ці шарыкавай ручкай, выконваючы агульныя і цалкам абавязковыя правілы:

- указаць дату, час дня, месца і ўмовы надвор'я
- запісваць па магчымасці, неадкладна ці як можна хутчэй пад свежым уражаннем
- факты выказаваць з найбольшай яснасцю, дакладнасцю і выразнасцю
- запісваць разборліва і зразумела

Пасля заканчэння экспертыі даныя з паявога дзенніка пераносіцца ў храналагічны. Храналагічным дзеннікам часцей за ўсе служыць агульны смытак, старонкі якой павінны быць пранумераваны, адведзены паді.

Подпісваючы дзеннік наступным чынам:

Храналагічны дзеннік

па вучэбна-паявой практицы (заалогія беспазваночных)  
студэнткі Івановай Таццяны Міхайлаўны

група В-13

біялагічны факультэт ГДУ імя Ё.Скарыны

Пачаты

Скончаны

кесца практицы

Пры афармленні экспертыі ў храналагічны дзеннік пераносіцца даныя з паявога дзенніка: дата, тэма, маршрут; мата і задачы экспертыі; умовы надвор'я і апісаенца ход самой экспертыі.

Сустракаемыя ў ходзе экспертыі віды апісаенца, указаныя на латыні.

і іх назва выязвленіша.

Выкананыя ў ходзе экспертыі малінкі подпісваюцца па наступнаму чынам:

Мал. I. Знешні выгляд перлавіцы. Поміж робіцца пад малінкам. Лічбовая матэрыяла зводзяцца ў табліцы, якія афармляюцца наступным чынам: У пачатку пішацца слова "табліца", затым назва, ніжэй яе змест, напрыклад

Табліца №

Састаў і колькасць глебавай мезафауны

На заканчэнні экспертыі робіцца заключэнне аб багасці і разнастайнасці беспазваночных даных біятопау, прыводзіцца пералік асноўных відаў і груп жывел, вынужчаных і сабранных у ходзе экспертыі.

У цэлым правядзенне экспертыі павінна адказваць "Дзесяці запаведзям экспертыінай справы", распрацаваным у 1920 г. на Даўлоўскай інструктарскай экспертыінай станцыі:

- I. Памятай, што экспертыя не прагулка, а абавязковая частка вучэбных заняткаў.
2. Вывучы месца, куды вядзеш экспертыю, намець яе тэму і склацай план.
3. Вытрымлівай тэму экспертыі, не адцягвайся вышынковымі пытаннямі.
4. Расказвай па экспертыі толькі аб тым, што можна паказаць.
5. Пазблігай доўгіх тлумачэнняў.
6. Не пакітай эксперсантаў толькі слухачамі, прымусь іх актыўна працаваць.
7. Не заківай эксперсантаў мноствам назваў, яны іх забудуць.
8. Умей правільна паказаць аб'екты і надучы слухачоў правільна гляцэць іх; усім павінна быць бачна.
9. Не сталяй залишне эксперсантаў: яны перастануць пябе слушаць.
10. Завялуй экспертыю ў памяці вучняў жадайшай перапрацеўкай

матерыялу.

## II. Лабораторная кемеральна апраноўка

Пад кірункітвам выкладчыка ў лабараторных умовах студэнты ўбіль апраноўку матэрыялу, сабранага ў ходзе экспкурсіі. Перш за ўсе гэты матэрыял падляжыць вызначэнню па віду іт сюжей вядомай сістэматычнай атрымлівкі. Выкладчык тлумачыць прынцып вызначэння беспазыночных. Выкладчык апраноўвае вызначальнікі студэнты вызначаюць жывел, устаноўліваюць сістэматычную группу, принадлежнасць сабранных аб'ектаў. У пленіках запісваюцца ход вызначэння, запіс правяраюцца выкладчыкам. Затым вырабляецца этикетка на від і аб'ект плацяцца ў энтомагічную каробку. Імікам лабараторных работ з'яўляецца вырабленне калекцый: сістэматичных, экалагічных, марфалагічных і да розных груп беспазыночных жывёл.

10

## III. Індывідуальная работа

Пры выкананні індывідуальнай работы студэнт афрымівае наўсяк збору фактычнага матэрыяла, яго першаснай апраноўкі, выкладчыка самастойнаму выявленню часцічнай працы ў прыродзе.

Заданне на індывідуальную работу выдаецца студэнтам перат пачаткам летній паявой практикі. Яно ўключае ў сябе наступныя раздзелы:

- Тэма работы
- Асноўныя мэты і задачы
- Асноўныя пытанні, якія потребна распрацаваць
- Методыка работы і аб'ем сабранага матэрыяла
- Калектарны план работы
- Спіс літаратуры

Перш за ўсе потребна пазнаваміць у агульных рысах са звязанымі тэмамі па патручніках і вучэбных папаможніках. Выкладчык дадае бібліятэчны каталог для састаўлення спіса літаратуры па тэмі:

Выканваеша работу 2-3 студэнтамі ў тут, указаныя выкладчыкам. На аверону прамстаўляеца аформленая індывідуальная работа і пленік улікі; назіранні калекцыі па тым работы.

### Асноўныя патрабаванні па афармленні работы

Напісаныя работа павінна быць пакладна і разборліва. Лісты трансміграваны і укладзены ў папку. Тытульны ліст павінен мець наступную форму /Дадатак I/. Тэкст работы павінен уключаць наступныя раздзелы: Уводзіны. У іх указываюцца значэнне работы і мэта работы

/Аб'ем 1-2 стар./.

Агляд літаратуры. У раздзеле ўказываюцца ступень вывучэння гэтага пытання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Гэтая глава можа быць заменена на главу "Асноўныя рысы біялогіі і распаўсюджання аб'ектаў "паследавання".

Глава 7 Методыка, работы і аб'ем сабранага матэрыялу ўтрымлівае звесткі аб часе і месцы збора матэрыялю.

Вынікі даследванняў аналізуючы ў главе " Уласныя даследванні ". Сабраныя ў ходзе работы даныя зводзяцца ў табліцы, графікі, дынграмы. Яны патрабуюцца і аблігуюцца.

Вывады павінны выцягнуць з текста індывідуальнай работы.

Спіс літаратуры. Указываюцца толькі працы, якія цытуюцца ў тексте.

Абарона індывідуальнай работы ажыццяўляецца на выніках канферэнцыі.

#### Змест

Уводзіны . . . . .	3
Структура летній палярнай практикі . . . . .	3
I. Экскурсіі . . . . .	3
I.I. Правілы паводзін і тэхніка бяспекі на экскурсіях . . . . .	4
I.2. Апісанне пагодных умоў надвор'я . . . . .	4
I.3. Апісанне біятоў . . . . .	7
I.4. Афармленне палярнога і храналагічнага дзеннікаў практикі . . . . .	8
П.Лабараторная камяральная апрацоўка . . . . .	10
III. Індывідуальная работа . . . . .	II

Метадычны ўказани ў летній палярнай практикі па  
заалогіі беспазначочных для студэнтаў I курса бялагіч-  
нага факультета

Складальнікі: Верамеев Васіль Мікалаевіч, Іук Алена Юр'еўна,  
Талкачоў Васіль Іванавіч

Падпісана ў друк 25.12.94. Фармат 60x84 I/16 Папера пісч №1.  
Друк афс. Умоўн.друк.арк. 0,7. Ул.-вид.арк.0,6. Тыраж 100 экз.  
Зак.25  
Аддрукавана на ратапринце ГДУ. Гомель, вул.Савецкая, 104